

бюджет; яшчэ горш тое, што, дзякуючы нялюўнаму падліку аб'ектаў абкладаньня, трудна ацаніць прагрэсыўную падаходнасьць падатку. На радзе сельсаветаў паглядаецца нават памяншэньне аб'ектаў абкладаньня. Між тым райвыканкомы ня прымаюць належных мер. Паверачныя камісіі або зусім ня ўтвораны, або існуюць на паперы. Фактычная паверка амаль не праводзіцца, акты аб ўтойваньні аб'ектаў тудыж ляжаць у канцлярыях, наложаныя на ўтойшчыкаў штрафы спаганяюцца марудна. Асабліва дрэнна падліч-

тыя выданыя праца палешчыні і пашырэнне агітацыйна-распачальную працу, забясьпечыць апарату дапамогу беднаці і актыўна. Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.

Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.

Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.

Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.

Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.

Трэба павялічыць удзел у кампаніі райвыканкомаў, узмацніць фактычную праверку, практыкаваць штрафаньне ўтойшчыкаў, асабліва заможных. Урэшце, трэба забясьпечыць вызваленьне прызначанага процанту гаспадарак і поўнае выяўленьне маючых непрацоўных даходаў заможнікаў, які япадлягаюць абкладаньню ў індывідуальным парадку. Усё гэта трэба зрабіць безадкладна, бо пагроза зрыву кампаніі ўзрастае з кожным тыднем.



Варшаўская Баяд эрка

Віленскі унівэрсытэт—гняздо рэакцыі

Па вестках „Слова“, Віленскі унівэрсытэт выключыў са складу прафэсароў праз неаднаўленьне кантракту на будучы акадэмічны год праф. Пятрусевіча за яго выступленьне ў якасьці абароны на працесе Грамады.

Нават „Слова“, незадаволеная такой рэакцыянасьцю унівэрсытэцкага кіраўніцтва, але ці-ж можна чакаць чаго іншага ад унівэрсытэту, які кіруецца кожным—чорнасоцекам Ч. Фалькоўскім? На новы акадэмічны год рэктарам Віленскага унівэрсытэту праведзены б. дэкан багаслоўскага факультэту кебндз Ч. Фалькоўскі, а ранейшым рэктар—вядомы беларусад праф. С. Пігон—яго намеснікам. Гэтыя два суб'екты закліканы кіраваць тым сясродкам польскае культуры, які, па думцы польскіх нацыяналістаў, павінен быць „праменяваль“ ня толькі на Заходнюю Беларусь.

Цяпер нават яны самі вымушаны прызнаць, што з „праменяваньня“ гэтага нічога ня выйшла, і „Сло-

во“, абгаворваючы справу праф. Пятрусевіча, піша:

„Унівэрсытэт Стэфана Баторыя! Мой Божа! Як гэта ў першыя гады адраджэньня мы глядзелі на гэты унівэрсытэт затуманенымі вачыма, як на вялікую ліхтарню, якая кідае святло польскае культуры на разлеглыя нівы земляў б. Вялікага Княства. Як мы гатовы былі бачыць юнакоў, што перахрадзіліся-б да нас з Савецкае Беларусі і з Ковенскае Літвы па навуку да Польшчы, як калісьці Капэрнік да Кракава ці Замойскі да Палуі.

Няшмат з гэтых сноў ажыццявілася. Няшмат“.

Польскі нацыяналізм замест тварэньня аскрадку культуры, стварыў у асяродку Віленскага унівэрсытэту вострае рэакцыі і зьвяржанага шэпізму. Дык няма чаго дзівіцца, што сны аб моладзі з Савецкае Беларусі і аб „праменяваньні“ не ажыццявіліся.

Японія у Манчжурыі Англія далучаецца да японскай інтэрвэнцыі.

ШАНХАЙ, 28. З Пекіна даносяць, што мукдэнцы рыхтуюцца даць адпор войскам паўднёўцаў, якія, быццам, ужо выступілі ў напрамку да манчжурскай граніцы. У Луанчжоу на скарэйшай пачынаюць мукдэнцы пабудавалі ўкрапленні з драцянымі загародкамі на працягу 10 міль.

ПЕКІН, 27. На днях у Цянь-Цзэнь прыбыў з Танху бранірованы цягнік паўночнаў і здаўся паўднёўцам, 40 расійскіх белагвардзейцаў, якія складалі частку каманды броняпоезда, былі зьвязаны ў часе сну кітайскай часткай каманды і перавезены ў Цянь-Цзэнь.

ШАНХАЙ, 27. Паводле вестак з кітайскіх колаў, у Шаньдуні зноў мелі месца сутычкі паміж японцамі і войскамі паўднёўцаў. У Цянь-Чэа японцы прабавалі разброць атрад паўднёўцаў у 300 чал. Пры гэ-



тым японцы адкрылі агонь і прымусілі паўднёўцаў уцякаць. У Цяньчэа японцы зрабілі масавыя вобыскі і арыштавалі 100 чал.

ШАНХАЙ, 28. Пекінскі карэспандэнт «Норд Чайна Дэйлі Ньос» паведамляе, што ў Пекіне стварылася цікавае становішча, дзякуючы пазначэньню

двух мэраў Хо Чэн-чуна і Хо Чы-куна.

Калі Хо Чэн-чун, назначаны Ён Сі-шаном, заняў пасаду, дык стала вядома, што Нанкін па патрабаваньні Фын Юй-сяна назначыў на пасаду пекінскага мэра Хо Чы-куна, сакратара Фын Юй-сяна.

Гэта гісторыя прадстаўляе сабою першую адкрытую сутычку ў барацьбе за ўладу ў Пекіне.

ПЕКІН, 28. У гутарцы з прадстаўніком агенцтва Рэйтар міністр замежных спраў напкінскага ўраду Ван Чэан-пін заявіў, што пытаньне аб пераносе сталіцы ў Нанкін вырашана канчаткова і адноісны дыпламатычнага корпусу да гэтай меры зьвязваюцца ніякімі.

ШАНХАЙ, 28. Сёньня зноў забаставалі рабочыя 7 шэфпрадзільняў у колькасьці 5.000 чалавек, патрабуючы выплаты за час нядаўняй забастоўкі. Забастоўшчыкі жорстка зьбілі кіраўнікоў жоўтага прафсаюзу і зрабілі такасама некаторыя разбурэньні на фабрыках. Фабрыкі ахоўваюцца войскамі і паліцыяй.

Імпэрыялістыя пагражаюць „правучыць“ Літву

Ангельскія і францускія імпэрыялісты, якія ажаваюць высокую аяку Польшчы і якія вядуць паміж сабой спаборніцтвы ў гэтай ганаровай справе, старанна падрыхтоўваюць захоп Літвы ваяўнічаю ілюсудыяй. Да гэтай падрыхтоўкі, як вядома, шырока была выкарыстаная сёсія Лігі Нацыяў. На ёй жэвэўскімі «міратворцамі» было дана абразумець Літве, што яны нічога ня маюць супроць прадстаўленьня Польшчы свабоды дзеяньняў у адноснах да яе суседзі. Пад якую вялікую пагрозу паставіла-б гэта па агульнай англа-француска-польскай міласьці мір на ўсім усходзе Эўропы у нас, абразумела, вядома нават нявяерам.

Дыплематычных спраў майстры, як з ангельскага, так і з францускага боку, умоцненыя стараўца, аднак, прадставіць становішча рэчаў у такім выглядзе, што ў барушаньні міру, якое заведана праваўцеца імпэрыялістымі, вінавата, быццам, ня Польшча, якая чым далей, тым усё больш нахабна лякае абзояй, а сама Літва. Польскія вялікадзяржаўнікі некалькі год таму назад адабралі ад Літвы яе сталіцу—Вільню. Зараз яны зьбіраюцца, са згоды сваіх лядавскіх і парьскіх альякуоў праглынуць усю Літву. І, як водзіцца, па гэтайтодкай маралі імпэрыялісты выходзіць, што ягнэ ў лва вінавата ўжо чым, што асваўляючым панам «точалца есьці».

Літоўскі прэм'ер-міністр Вальдэмарас выказаў на днях надзею, што Вільня зноў будзе належаць да Літвы, што «наступіць час, калі літоўскія стральцы ўвойдуць у Вільню». Варта толькі прыслухацца да таго шуму, які выклікала гэтая заява сярод імпэрыялістычных шэфцаў Польшчы, каб лішні раз пераканацца, што праглынаньню Літвы, якое мяркуецца ілюсудынай, забясьпечана поўнае адбярэньне. Рупар Пуанкаре і парьскай біржы, француская гавета «Тан», называе заяву! Вальдэмараса «пачуваным рылікам», даходзіць да простага пагрозы «правучыць» і пакараць Літву на бліжэйшай сёсі Лігі Нацыяў, якая адбудзецца ў верасьні. Ня прыходзіцца сумнявацца, што выкананьне гэтай пагрозы, выкананьне гэтага пакараньня, жэвэўскія «міратворцы» палічаць найбольш удобным даручыць Польшчы.

Не дарма зрабіліся такімі нахабнымі польскія вялікадзяржаўнікі, і не дарма даюць яны такую нястрыманую волю сваім драпежніцкім ахэтэтам, што дазваляюць сабе марыць ня толькі аб тым, каб праглынуць Літву, але і аб адрыньне Украіны ад СССР. Як не бессасоўны гэтыя мары—мі павінны ўважліва сачыць за падаровай дыплематычнай гудыёй, што адбываецца ў Лёндане, Парыжы і Варшаве, і застойраць супроць нас, як праз галаву Літвы, так і пераарядна.

ПРЫШТЫ ў ІВАНЦЫ
У м. Іванцы, Стоўпечкага павету, арыштавана 14 чалавек. Па вестках польскіх газэт, сярод арыштаваных знаходзіцца два камуністы.



ЯПОНСКІ ДРУК; Беражыся, альцеражайся, цябе Масква хоча ашунаць!

Супроць галавацянстваў з хлебам Распараджэньне Наркамторгу СССР

МАСКВА. Наркамгандлю СССР т. Мікаян зьвярнуўся да саюзных наркамгандляў, краёвых, губэрскіх і мясцовых органаў наркамгандлю з тэлеграмай-абезьнікам, у якой зазначае, што ня гледзячы на дырэктывы аб недапушчальнасьці ачышчэньня рэзарту хлебных кірмашоў, аб недапушчальнасьці забароны продажу сялянскага хлеба на рынках і г. д. з месца паступаюць і далей весткі аб перагібах і скажэньнях у гэтых адносінах.

Таму тав. Мікаян прапануе рашуча спыніць усялякія спробы на ліквідацыі або згортваньню кірмашоў. У прыватнасьці, прапануецца ні ў якім выпадку не дапускаць разго-

ну і ачышчэньня кірмашоў, а таксама заставаць дзін-небудзь адміністрацыйных мер, як абіраньне хлеба, прымусу сялян, што прадаюць хлеб на рынках, прадаваць яго дзяржаўным кааперацыйным арганізацыям, не перашкаджаць ачышчэньня свабодна прадаваць свой хлеб, не ўстанаўляць абавязковых цен на хлеб, што прадаецца сялянамі на рынках, шырока садзейнічаць ажыццэньню кірмашоў і прывоўу сялянскага хлеба на рынкі. Баравьба са спекуляцыяй павінна вельмі такімі метадамі, каб не перашкаджаць разьвіццю мясцовага хлебнага звароту, а таксама кірмашоў.

Польска-літоўскія перагаворы

КОУНА. „Lithuosa Aidosa“ абгаворваючы са ўспуным артыкулам партыямі польска-літоўскіх перагавораў, піша: „Усё цікавае пытаньне ці польска-літоўскія камісіі патрапляць дакладную згод. На пытаньне могуць даць адказ толькі полякі, бо ад іх такміж залежыць гэ перагаворы... Важаёдна, што калі Польшча ня зьменіць свае мэты і такміж, дажысьце перазуменьня будзе вельмі цяжка“.

КОУНА, 28. Паводле вестак з заможных крыжыц, на сёньнішнім першым пасяджэньні польска-літоўскай камісіі польская дэлегацыя адмовілася ад падпісаньня літоўскага практычнага гарантыянага дагавору, зьвярнуўшы, што будзе чакаць дырэктывы з Варшавы.

У адказ на патрабаваньне польскай дэлегацыі аб звароце страт, якія былі зроблены Літоўю ў часе польска-савецкай вайны, літоўская дэлегацыя патрабавала абаснаваньня польскіх прэтэнзыі.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

АБГАВАРЭНЬКЕ АДОЗВЫ ЦК УсеКП(б)

Трэба разумець самакрытыку (Фабрыка Меншвэй)

Есьць яшчэ людзі, якія зараз, па меры разгортвання самакрытыкі, пачынаюць упадаць у паніку. Ім здаецца, што ўсялякае выступленьне, якое гаворыць аб тых ці іншых недахопах прадпрыемства ці ўстановам, адносіцца іменна асобіста да яго, кіраўніка. З такім выпадкам нам прыйшлося сустрацца на фабрыцы Меншвэй пад час абгаварэньня адозвы ЦК УсеКП(б) па самакрытыцы.

Два вечары пад-рад цягнуўся сход 32 чалавекі рабочых і работніц выступалі і гаварылі аб цэлым радзе дэфектаў, ня толькі фабрыкі Меншвэй, але і наогул нашага апарату. Многімі падкрэсьлівалася, што няасцяж прадукцыі, што выпускаецца Меншвэем у сувязі са злучэньнем новага кадру рабочых, пагаршаецца. Гэта яшчэ ўскладняецца тым, што самі рабочыя імкнуцца ня столькі сачыць за якасьцю прадукцыі, як за колькасьцю зробленых працэсаў, каб больш выгнаць грошай.

Зазначалася на слабасьць маававай працы, на тую акалічнасьць, што новы склад рабочых не знаёмы з інтэлектуальным дагаворам, нават ня ведае абавязкаў членаў прафсаюзу.

Некаторыя выступалі і гаварылі, што партыйцы павінны быць заўсёды і ўсюды прыкладам, між тым некаторыя партыйцы Меншвэю сабе дазваляюць шмат такога, чаго беспартыйны ніколі ня зробіць.

Рабочы, які зьварнуўся з водпуску, паведаміў сход аб непарадках Лагойскага спажывецкага таварыства і падзяліўся са сходам аб сучасным расплывааньні вёскі.

Многа ўвагі ў спрэчках было зьвернута на пытаньне забеспячэньня хлеба. Даводзілі, што некаторыя сем'і, у ліку 4—5 чал., атрымліваюць па кніжках харабо-

пу і іншых дакументах хлеба на 20 чал., бо ў кожнага члена ЦРК з гэтай сям'і лічыцца, што яго сям'я складаецца з 4—5 чалавек.

Апошнімі выступілі дырэктар фабрыкі т. Пэйгін і старшыня ЦП саюзу краўцоў Сульміна. Наколькі Сульміна мела рацыю ў сваім выступленьні, адразу ж прызнаўшы памылкі саюзу, настолькі дырэктар т. Пэйгін ня меў рацыі, калі ён доўга распынаўся аб сваім упаднікім настроі.

Ён заявіў, што яму становіцца вельмі цяжка працаваць, і ў сувязі з тым, што некаторыя газэты, асабліва „Рабочий“, яго вельмі часта дарэмна лаюць, ён ставіць пытаньне аб вызваленьні яго ад працы.

Правільна адказаў у сваім апошнім слове т. Чарвякоў, што гэтыя настроі напярэйня. Можна згадзіцца з тым, што нашым гаспадарчым кадрам становіцца працаваць больш цяжка, бо наогул наша жыцьцё ўскладняецца. Але большавіку падаць духам ня можна. Нама чаго прадастаўляць з сабе двараніна, які наецца, няма чаго выплаць лебядзіныя песьні, а трэба ўсё здарова, дэальнае з указаньняў рабочых прытававаць да жыцьця, налі ўмовы гэта дазваляюць. Самакрытыка не азначае, як выказаўся т. Пэйгін, судзілішча, нікога ня судзяць, а калі судзяць, то саміх сябе, бо ва многіх выпадках вінаваты ўсе—як рабочыя, так і адміністрацыя.

— Мы спадзяемся, што настроі т. Пейгіна будзе рассясеаны, і ён будзе працаваць таксама добра, як працаваў да гэтага часу,—закончыў т. Чарвякоў.

У прынятай рэзалюцыі адкрыты сход ячэйкі Меншвэю даручыў бюро ячэйкі прасачыць за тым, каб усе адзначаныя на сходзе дэфекты, былі знішчаны ў бліжэйшы час.

А вось неарнальнасьці сходу. Праўда, на сходзе многа гаварылі аб рэалізацыі партпрацы, але гэта не перашкоды як на першы, так і на другі дзень пачаць сход са спавьненнем на галіву-паўтары. Пасля сходу на падлозе васталася куча акуркаў і смецця ад словачкіну.

Сход наогул прайшоў жвава. Перавыбарам былі прывячаны два нумары пазкавае газэты Газэты мабільнавалі ўвагу партыйцаў вакол перавыбару.

Як неадхоп, трэба яшчэ адзначыць—невялікаасовую расказу па ячэйках справаздачнага матэрыялу.

Як неадхоп, трэба яшчэ адзначыць—невялікаасовую расказу па ячэйках справаздачнага матэрыялу.

Як неадхоп, трэба яшчэ адзначыць—невялікаасовую расказу па ячэйках справаздачнага матэрыялу.

Тав. Малаковіч—сакратар Гомельскага акругкому

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). У Гомелі абдыўся чарговы пленум акругкому. Пленум ухваліў палітычную і арганізацыйную работу бюро акругкому ў сувязі з вядзеньнем тав. Гантмана ў распараджэньне ЦК КП(б)В.

Сакратаром акругкому пленум аднагалосна абраў тав. Малаковіча.

Больш увагі партвучобе

(М а з ы р)

Аб значна ўаросшай зацікаўленасьці і імкеньні партыйнай і беспартыйнай масы да палітычнай вучобы гавораць лічбы мінулага зімовага перыяду партвучобы.

Па акруговай арганізацыі прац школы—пармакі, стацыянаркі, гурткі на гісторыі партыі, палітэканоміі і г. д. было ахопана 1.533 партыйцы, або 84 проц. арганізацый. Апрача таго, партыйнымі школамі і гурткамі ахопана камсамольцаў 499 чал. і беспартыйных актывістаў з рабочых і сялян 648 чал. Дадатным момантам зьяўляецца значна павялічаны абхон жанчын партвучобаю (ахоплены 466 чал.).

Пасьпяхова праведзена работа школ-перасовак, якія на працягу навучальнага году арабілі 18 выпускяў. Гэтымі школамі-перасовакмі (у тым ліку польскімі і юрэйскімі) было ахоплена 469 чал., з якіх партыйцаў—166, камсамольцаў—183 і беспартыйных—120 чал. Асабліва ў гэтым годзе прыкметна павялічылася імкеньне з боку раду партыйцаў да набыцьця агульных ведаў: на розных агульна-адукацыйных курсах партыйцаў навучалася: у гора-

дзе 50 чал. і на раённах—62 чал. Кастрычнікавы заклік быў поўнасьцю ахоплен партыйнай вучобай, па некаторых заводах, («Зьвязь», «Труд») былі насланы спецыяльныя кіраўнікі і створаны школы-перасовак для партыйцаў кастрычнікавага закліку. Як прымянае зьявішча, трэба адзначыць добрую паспяховасьць у навучаньні кастрычнікавага закліку.

Некаторыя крокі ўперад былі зроблены па лініі абхону партвучобай партыйнага актыву гораду і раёнаў. Арганізацыя ў 1927-28 годзе агітпрапаганда—эрабіў значатак у гэтым напрамку і ім было абслугована 42 гурткі на самаадукацыі, у якіх навучалася 136 чал., і апрача таго, ім абслугована кансультацыямі 105 чал., якія займаюцца індывідуальнай самаадукацыяй.

Да неадхопаў у працы трэба аднесці слабае ўкараньне беларусізацыі ў частцы школ і гурткоў па горадзе, гэта атрымлівалася і таму, што адсутнічаюць адпаведныя падручнікі на беларускай мове.

Б. ШПІТАЛЬНІН.

Вясковья партыйцы за вучобай

18-га чэрвеня адкрыліся месячныя курсы сакратароў сельскіх партыйных і камсамольскіх ячэек Менскай акругі.

Усяго зьявілася на курсы 35 чалавек. Большасьць з іх—маладыя вясковья хлапцы, першы раз убачыўшыя сталіцу Беларусі—Менск. Прыехалі яны сюды для пашырэння свайго палітычных ведаў, каб, прыхаўшы потым у вёску, больш стала ўзяцца за працу.

Апрача заняткаў, хлапцоў цікавіць яшчэ вось што: ім х-

чацца набываць на Балотнай станцыі, радзь-станцыі, у музэі рэвалюцыі, на заводах.

Забясьпечаны курсанты ўсім: кватэраў, сталаўкаў і інш. Асноўныя тэмы заняткаў: тэорыя ленынізму, савецкае будаўніцтва, палітэканомія і гістарычны матэрыялізм.

Адным курсантам не задаволены, што лекцыі чытаюцца на расійскай мове, якая для вяскоўцаў ня зусім зразумела.

Селькор Гаецкі.

Рост партыйнай арганізацыі

(№ 2 полі, 2-й Белдывізіі)

Цяга ў партыю ў нашым паўку выліка. Па росьце наш тэрытарыяльны поск не адстае ад другіх кадравых паўкоў дывізіі. За тэрмін з 1-га студзеня да 1-га чэрвеня бягучага году ад ротных ячэек у бюро калектыву чалавек паступіла 12 чал.

—11 чал. і чырвоармейцаў—3 ч. З канца года ў члены за 5 месяцаў пераведзена 9 чал. Трэба адзначыць, што партыйная арганізацыя расла ў большай частцы аднагалосна, і гэтым тым, што поск тэрытарыяльны і напавядае з сьвязаных пайлаў а па-

Праверыць вучот аб'ектаў абкладаньня

Застава, ня сьпі!

Выкрыта 11.600 дзесяцін утоенай зямлі і 9.800 штук жывёлы

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Па Бабруйскай акрузе вучот аб'ектаў абкладаньня вацягнуцца да 10—15 ліпеня ў сувязі з тым, што амаль усюды праводзіцца правёрка жывёлы і абмер зямлі ў тых вёсках, дзе заўважваецца ўтойваньне.

Вучот праведзён больш, чым на 500 населеніцкіх пунктах. У параўнаньні з мінулым годам аблега ўлічана больш аб'екты абкладаньня—на 6.000 дзесяцін пахаці, сенажаці—на 5.800 дзесяцін, сьвіней—на 7.000, коняў—на 1.400, буйной рагатай жывёлы—на 1.400 штук і неземляробчых прыбыткаў улічана—217.509 рублёў.


Некаторыя сяляне ўмудраюцца хаваць жывёлу ў лесе, а сьвіней у хаце (вёска Бронная, Рагачэўскага раёну). Такое зьявішча галоўным чынам мае месца сярод заможнай часткі вёскі. Праверачным камісіям у такіх выпадках прыходзіцца рабіць правёрку па 2—3, а то і больш раз. Прымаюцца рашучыя меры супроць такіх злосных утойчыкаў. Паводле вестак ад 5 раёнаў аштрафавана за ўтойваньне аб'ектаў абкладаньня 215 асоб. Па адным Рагачэўскім раёне за ўтойваньне аштрафавана 200 заможных гаспадарак.

У апошні час бедната павяла актывную барацьбу з утойваньнем аб'ектаў абкладаньня. Так, у вёсцы Талі, Любаньскага раёну, па завзе беднякоў мяркуецца выкрыць 1.000 дзесяцін зямлі, у вёсцы Чапліцы, Чырвона-Слабодзкага раёну, таксама да 1.000 дзес., у вёсцы Крывічы, Старобінскага раёну, да 700 дзесяцін і г. д.

Наглядаецца яшчэ тое, што асобныя адказныя працаўнікі райвыканкомаў, якія прымацаваны да сельсаветаў, гастралююць і ня прымаюць актывнага ўдзелу ў працы па вучоце. Есьць таксама выпадкі, калі раённыя праверачныя камісіі толькі апошнімі днямі прыступілі да працы. Напрыклад, Глускай раённай камісія распачала правёрку вучоту 22 чэрвеня.

Вельмі слаба праходзіць праца

Вельмі слаба праходзіць праца



Кулак:—Ші ўдаоца аблета аб'ехаць... пабачым...

Папярэднія вынікі вучоту аб'ектаў абкладаньня па Беларусі

Рост аб'ектаў абкладаньня па сельска-гаспадарчым на-датку на 1928-29 год па Беларусі значна павялічыўся ў параўнаньні з мінулым годам. Павялічэньне абдыўся на ўсіх вылядах аб'ектаў. Так, на вестках на 20 чэрвеня па Беларусі ў параўнаньні з мінулым годам павялічылася па-

хані на 41,4 проц., сенажаці—на 54 проц., буйное рагатае жывёлы—на 40,3 проц., коняў—на 39,6 проц., сьвіней—на 206,9 проц., неземляробчыя прыбыткаў—на 804,5 проц. Аштрафавана за ўтойваньне аб'ектаў абкладаньня 1.506 гаспадароў і прыцягнута да судовай адказнасьці—8 чал.

Кулакі дробяць сваё гаспадаркі

ПОЛАЦАК. (Уласны кар.). Свачасовая падрыхтоўка да правядзеньня вучоту аб'ектаў абкладаньня сьвета пройдзе больш паспяхова, чымся ў мінулыя гады.

Па ўсім раёнах ёсьць павялічэньне аб'ектаў. Так, па буйной жывёле Дрысенскі раён даг павялічыў на 1,5 проц., Полацк—11,5 проц., а сярэдняя лімба павялічылася па акрузе складае 4 проц.

Гэта пільнае вылічэньне аб'ектаў. Па 5 сельсаветах Ветрынскага раёну мясца павялічылі неземляробчыя прыбыткаў на 19.546 руб.

Выяўляюць выпадкі, калі заможныя гаспадаркі разбіваюцца або „развадзіцца“ на 3-4 дробнейшыя „на зно-

дзес. Вучотным камісіям прыходзіцца займацца пазат „літуба“ гэтых гаспадарак.

Праведзена ўжо 2 „літубы“ па Руднянскім сельсавете, 5—па Ветрынскім сельсавете, 3—па Вароньскім (Ветрынскага раёну).

Як на брэннае зьявішча ў камісіі, неабходна адзначыць паспяховасьць вынай часткі вясковья паступішча. Затое астатняя бедната. Іна зьяўляецца памотыкам вылічэньне камісіі па выкрыцьці ўтосныя аб'ектаў.

Пры свачасовай падрыхтоўцы з боку РВК і акрфа, сельсаветы і вясковья вучотныя камісіі са сагай работай справяцца.

М. Г.

Сельсавет ня хоча і ведаць

Рабочыя і служачыя Эльвуду шафэтуюць над сялянамі Асрашыцка-Гарадзецкага сельсавету. Два разы за апошні час шафы вылядзелі ў вёску, каб правесці гурткі з сялянамі, але, ня глядзячы на свачасовае паведамленьне сельсавету, сьвяне не сабраліся, ня прышоў нават і старшыня.

Культработа ў вёсцы не выдзецца, хата-чытальня—на замку, спак-

такі ў парломе ня сьцягнута. Шафскае таварыства адпусціла сродкі на рамонт пэчы ў хаце-чытальні, але пач не напружана. Распачаў камсамольскан ічэйка, разваліўся пільверскі атрак.

Пры гэтых умовах, калі савецкія арганізацыі зусім ня цікавіцца шафскай працай, не разгарнуць вельга. Трэба, таму пазважыць, ва-цікавіцца гэтым. Рабюр.

Чых прапагандыстых пры АПА Менакружкому КП(б)Б.

АПА Менакружкому КП(б)Б апазьячае ніжэйпералічаных таварышоў, што яны зацверджаны ў якасьці слухачоў курсай па падрыхтоўцы рабочых прапагандыстых.

Гарраён:

- Тупач — Дрэвалпрадоўнік,
- Яшчыніч — Завод,
- Бурдух — папярэдняе завад,
- Рохіч — завод Беларуса,
- Дубінін — Торггрой,
- Скарба — харчоўнікаў,
- Дзінштэйн — будаўнікоў,
- Галкін — Варшавянка,
- Рубін — " "
- Міхаль — друкароў,
- Батвінскі — наж. каманды,
- Жукіч — т. к. покароў,
- Чартоў — самог гарбароў,
- Фрыдман — " "
- Пакроўскі — Пралетары.

Камсамол:

- Сямёнаў, Райко, Філіповіч, Кац,
- Вальковіч, Кудэцкі, Гіршык, Кі-
- сець, Нікіцін, Вальковіч.

Вызначаныя Ляхаўскім райномам апазьячаюцца РК.

Усім намісьніым таварышам зьявіцца ў чысьцею, 1 ліпеня, а 10 годэ раіцца ў памяшканьне Рабфаку (рог Універсітэцкай і Чырвонаармейскай) на арганізацыйны сход курсаў.

АПА Менакружкому КП(б)Б.

Акциябрскі раён:

- Шмушковіч — тэкстыльчыцаў,
- Варшэтайн — хоміцаў,
- Вачышча — шляхоў МББ,
- Красік — таксама,
- Шаметавад — таксама,
- Зьмітровіч — цялі МББ,
- Сіняўскі " "
- Аўраманка " "
- Дабрыцкал " "
- Хваль " "
- Крайко " "
- Балон " "
- Васільюў " "
- Варанкоў — шчотачнікаў
- Стасівіч " "
- Лось — абуўнік ф-ка,
- Кугель — таксама,
- Шаткін — абшывал ф-ка,
- Бармак — хлебазавад,
- Кронзберг — МПРБ.

ЗАБАСТОВАЧНЫ РУХ У ПОЛЬШЧЫ ПАВАЛІЧВАЕЦЦА

У апошнім нумары польскага зборніку «Статыстыка Працы» ёсьць вельмі цікавыя лічбы адносна забастовачнага руху ў Польшчы ў 1926 годзе. Гэтыя лічбы вельмі аскрава характарызуюць становішча рабочае класы ў дзяржаве фашысцкае дыктатуры і заслугоўваюць пільнае ўвагі.

Усяго зарэгістравана за 1926 год 690 забастовак, в якіх у 235 выпадках рабочыя баставалі дзеля невыкананьня прамыслоўцамі правіл польскага рабочага законодаўства, калектыўных умоў, або афіцыйна зацверджаных правіл аховы працы. У 38 выпадках рабочыя баставалі за выкананьне правіл працы, у 20 — за законны працяг рабочага дня, у 13 — за адпускі, у 4 — за ангельскія суботы, у 1 — за скасаваньне начнае работы, у 2 — за двухтыднёвае папярэджаньне аб зьмяншэньні, у 5 — за страхаваньне ад беспрацоўя, у 136 — за рэгулярную выплату зарплаты, у

8 — за зьмяншэньне зарплат, у 2 — за адкадаваньне за нэрэгулярную выплату зарплаты, у 6 — за выкананьне калектыўнае ўмовы. Такім чынам, 37,1% усіх забастовак выкліканы тым, што польскія прамыслоўцы ня хочудь выконваць нават тое, што яны навіны выконваць згодна існуючых польскіх законаў, або згодна падпісаных імі калектыўных умоў. І ў рабочых па ўсіх гэтых выпадках не заставалася іншых спосабаў узьдзейнічаць на хуліганскіх прамыслоўцаў, як толькі забастоўка. Ні паліцыя, ні пракуратура, такія хуткія на расправы в рабочым рухам, ня спынілі незаконных учынкаў прамыслоўцаў. Адгэтуть можна ўявіць сабе, якія абставіны пануюць у польскай прамысловасьці, у якім становішчы знаходзяцца рабочыя фабрык і завадоў, калі нават для атрыманьня заробленых, але незаконных грошай, треба рабіць забастоўку. Цікава, што сярод 136 забастовак за навіллату зарплаты знаходзяцца 18 забастовак праўдальных рабочымі. Капіталістыя змусілі рабочых спыніць забастоўкі і прыступіць да працы, не пакрыўшы старое запавязаньне, а за якое і выліся забастоўкі.

Але ў абставінах фашысцкае дыктатуры, якая выконвае волю буржуазіі, гэта ёсьць пусты гук.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

ДВОЕ ЗАБОЙЦАЎ АКТЫВІСТАГА ПРЫСУ- ДЖАНЫ ДА РАССТРЭЛУ

(Мазыр, Уласны кар.)

26-га чэрвеня, а другой гадзіне ночы, быў абаршан прысуд над забойцамі бедняка-актывістага Гарбача Пятруса (падрабязнасьці гэтае справы былі зьмешчаны ў № 81 «Зьвязы»).

Абвінавачаныя Маўчан Сьцяпан Паўлаў і Харлан Есіп Міхайлаў прысуджаны да вышэйшай меры пакараньня — расстрэлу; Харлан Антось Міхайлаў і Маўчан Сапрон Васільюў да 10 год зняволеньня з суровай ізаляцыяй і з пазбаўленьнем у правах на 5 год кожны; Жураў Васіль, у хаце якога зьявілася «кулацкая начыцьярыя», — да 3 год зняволеньня з суровай ізаляцыяй пазбаўленьнем праў на 3 гады і канфіскацыяй аднае каровы; Маўчан Васіль Сяргееў, у хаце якога была палойка і забойства — да 4 год з суровай ізаляцыяй, пазбаўленьнем праў на 5 гадоў і канфіскацыяй аднаго вала і аднае каровы; Грыц Паўла (чл. сельсавету) — да 3 год з суровай ізаляцыяй і пазбаўленьнем у правах на 3 гады; Маўчан Паўла Міронаў — да 5 гадоў з суровай ізаляцыяй, пазбаўленьнем праў на 5 гадоў і канфіскацыяй аднае каровы; Маўчан Сяргей Васільюў — апраўдан; Жонцы Пятруса Гарбача прадстаўлена права на падачу грамадзянокага іску.

Эканамічнае становішча Польшчы *

Дзяржаўны бюджэт

Да пагрозы трываласці польскай валюты з боку няспрыяючага балансу дадуцаецца яшчэ небясьпека з боку дзяржаўнага бюджэту.

На 1927-28 бюджэтны год дзяржаўныя прыбыткі былі прадугадзаны на суму — 1.993.540.000 злот., выдаткі — на суму — 1.991.268.000 злот. Дзякуючы выключна добрай кан'юнктуры, якая працягвалася яшчэ ў 1927 годзе, сапраўдныя прыбыткі аказаліся значна вышэй прадугадзаных. Але адначасова ўрадысьці і выдаткі. Толькі за 11 месяцаў мінулага бюджэтнага году, г. зн. з красавіка 1927 году па сакавік 1928 г. уключна, урад выдаткаваў 2.503.799.000 злотых, г. зн. прыбылі на 600 мільёнаў больш, чым агульная сума выдаткаў на ўвесь год.

Праект бюджэту на 1928-29 год быў складзены ўрадам на падставе даных аб сапраўдных прыбытках у мінулым годзе. У гэтым праекце бюджэту прыбыткі прадугадзаны да 2.525,7 міль. злот., выдаткі — 2.478,9 міль. злот. Треба пры гэтым падкрэсьліць, што ў бюджэт ня ўключаны 220 міль. злот., неабходных на абшчанае ўрадам павышэньне зарплаты дзяржаўным служачым.

Такім чынам, агульная сума выдаткаў у 1928-29 годзе дасягае 2.700 міль. злот. Для атрымання грошай на павышэньне зарплаты дзяржаўным чыноўнікам, урад адначасова в бюджэтам унёс у сойм законапраект аб дадатковым абкладаньні селянства. Гэты законапраект быў адхілены большасцю галасоў, нават без папярэдняга разгляду. Магчыма, увосень урад унёс у сойм новыя праекты дадатковых падаткаў. Паўстае запытаньне, ці зьявіцца новы бюджэт

рэальным і ці вытрымае гаспадарка краіны цяжар павалічаных выдаткаў. Каб адказаць на гэтае пытаньне, треба ў першую чаргу азнаёміцца з данымі аб стане пасаваў.

Згодна даным галоўнае статыстычнае ўправы, стан пасаваў у красавіку прадстаўляўся ў наступным выглядзе:

	Красавік 1927 г.	Красавік 1928 г.
Пшаніца	3,5	2,9
Жыта	3,3	2,7
Ячмень	3,3	2,7
Рапс	3,4	2,7
Канюшына	3,5	2,9

Гэтыя даныя гавораць аб тым, што ўраджай бегучага году значна горшы, чым ураджай мінулага году. У маі і чэрвоні няспрыяючае надвор'е яшчэ пагоршыла стан пасаваў. У маі «Саюз памешчыкаў» прадпріняў анкету да высьвятленьня перспектыву ўраджаю ў мястках былой кангрэсавай Польшчы (якая ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі). З ліку 3.900 членаў гэтага саюзу адказ далі 969 чалавек. Пры гэтым адказы акрамя толькі стан пшаніцы і жыта. Аказваецца, што стратэ, выкліканыя няспрыяючымі атмасфернымі ўмовамі, ужо ў гэтым годзе 969 мястках складалі 97.593 га, пшаніцы і 301.453 кв. жых. Няма сумненьня, што ў селянскіх гаспадарках справа абстаіць яшчэ горш. Наогул друк мяркуе, што ўраджай бегучага году ня будзе лепшым, а магчыма нават горшым, чым ураджай 1924 г., які ў значнай меры садзейнічаў валютнаму краху 1925 году. У гэтых умовах выкананьне бюджэту адзінца вельмі сумніўным. Празьмерныя дзяржаўныя выдаткі прымусяць у свой час урад Уладзіслава Грабска-

га вясці палітыку замаскаванай інфляцыі. Гэтая палітыка, побач з пасыўным гандлёвым балансам і вынікам неўраджаю 1924 году, прыняла да валютнай катастрофы. У сучасны момант усе гэтыя фактары маюцца ў наяўнасьці: гандлёвы баланс усё яшчэ застаецца пасыўным ужо 13 месяцаў; перспэктывы ўраджаю такія-ж самага, як і ў 1924 г.; дзяржаўныя выдаткі пагражаюць роўнавазе бюджэту.

Аднак, паміж 1925 і 1928 гадамі ёсьць тая ровьніца, што зараз рэзервы Польскага Банку непараўнальна большыя, што маецца прыдэк замежных капіталаў у той час, як у 1925 г. Польшча была ў фінансавых адносінах ізалявана. Нарэшце, у сучасны момант польскі ўрад у сваёй бюджэтнай і фінансавай палітыцы абмежаваны настановамі стабілізацыйнага пляну і прысутнасьцю амерыканскага наглядальніка Дэвая.

Амерыканскія-ж капіталісты, уцягнўшы Польшчу ў агульную сыстэму стабілізацыі эўрапейскага капіталізму і падпарадкаваўшы яе інтарэсам, зьвязаным з плянам Даўеса, будудь, з аднаго боку, перашкаджаць індустрыялізацыю Польшчы, а з другога боку, не дапусьціць да валютнай катастрофы. Бо такая катастрофа пагражала б рэнтабельнасьці і пэнасьці капіталаў, уложаных у Польшчы, і скараціла б абхват польскага таварнага рынку, патрэбнага ў першую чаргу Нямеччыне для пасыўнага вышаньня паставаў пляну Даўеса.

У 16 забастоўках (6,8%) рабочыя баставалі за зьдзяльненьне мінімуму культуры-гігіенічных патрэб: за будаваньне лазьні — тры забастоўкі ў 15 прадпрыемствах; за піколу для дзяцей і надроткаў — дзьве забастоўкі ў 23 прадпрыемствах, за паліпшэньне кватэрных умоў — сем забастовак у 7 прадпрыемствах, за памяшканьне для культурных і саюзных патрэб — тры забастоўкі ў 3 прадпрыемствах.

Разьбіцьцё рабочых і агубны ўплыў жоўтых саюзаў на рабочую салідарнасьць відць в таго, што ў забастоўках прымала ўдзел у сярэднім толькі 61,26 проц. рабочых, зьнятых на аднаведных прадпрыемствах.

Як правіла, забастовачныя дні не алічваліся, і рабочыя страцілі 1.423.540 рабочых дзён. Нават рабочыя, што дамагаліся выплаты затрыманнае зарплаты, і то страцілі 107.506 дзён. Толькі 6,2% баставальных рабочых з агульнае лічбы 145.493 удалося дабіцца выплаты зарплаты за час забастоўкі, так што асноўная маса баставальных рабочых страціла ў сярэднім на 10,5 дзён на аднаго чалавека.

Найбольш забастовак і страчаных дзён прыходзіць на ткацкую прамысловасьць, у якой працуе траціна ўсіх рабочых буйное і сярэдняе прамысловасьці Польшчы: 20,5 проц. агульнае лічбы забастовак і 48,4 проц. страчаных бастуючым дзён. Дзеля таго, што ткацкая прамысловасьць жаночай працы карыстаецца болей за іншых, 71,9 проц. усіх баставальных у 1926 годзе работніц прыходзіць на ткацкую прамысловасьць.

Ткацкія прамыслоўцы найбольш упартыя і найбольш бесцарэмныя ў Польшчы, што відць в таго, што забастоўкі ў ткацкай прамысловасьці даўжэйшыя, чым у іншых галінах прамысловасьці. Таксама ткацкія прамыслоўцы найбольш карыстаюцца штрэйкбрэхерамі: да 32,3 проц. усё лічбы рабочых у часе забастовак зьявіліся штрэйкбрэхерамі. На другім месцы па карыстаньні

штрэйкбрэхерамі стаіць хэмічная прамысловасьць: 14,3 проц. Пры ліквіданьні забастовак польскія прамыслоўцы стараюцца абыйсьціся без прадстаўніка прафсаюзу або нават інспектара працы. Найбольш такал «хатняя» ліквідацыя канфліктаў заўважаецца зноў-такі ў ткацкай прамысловасьці, дзе блізка палова (45 проц.) канфліктаў вырашана «хатнім спосабам». Зразумела, што пры гэтым інтарэсы рабочых церпяць найбольш. Прамыслоўцы не жадаюць прызнаваць арганізаванага рабочага прадстаўніцтва і робяць, як самі хочудь, так што нават афіцыйны «Глос Правды» (№ 173) вымушаны гаварыць аб іх «бяспрыкладнай самаволі» і аб неабходнасьці лепшага нагляду за выкананьнем законаў аб працы.

Але ў абставінах фашысцкае дыктатуры, якая выконвае волю буржуазіі, гэта ёсьць пусты гук.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

Апошнія весткі в Латвіі гавораць аб пагрозе неўраджаю ў сувязі з вымаканьнем засеву. Становішча настолькі пагражаючае, што нават урад запанакіўся ім і не хавае болей сапраўднага стану спраў. У друку весткі аб пагрозе неўраджаю былі ўжо з месяц таму назад, але ўрад маўчаў, а афіцыйны прабавалі нават запэўніць грамадства, што ніякае пагрозы няма, што ўсё ідзе добра. Зараз-жа і ўрад прызнае наяўнасьць становішча і міністар унутраных спраў Ляймінш заявіў у гутарцы в прадстаўнічым друку: «Становішча нашае сельскае гаспадаркі робіцца з кожным днём усё больш сур'ёзным і пагражае абрынуцца ў агульна-дзяржаўную катастрофу».

З другога боку, ёсьць весткі, што польская дыпламатыя ўсё больш настойліва стараецца ўцягнуць Латвію ў гэты ці іншай меры ў форме ў прапавецкі фронт.

Прамова латвійскага вайсковага міністра на дэманстрацыйным адчыненні помніка польскім жаўнерам, якія загінулі ў 1919 годзе пад Дзвінскім, — паказвае, што латвійская ваенічына гатова да ваеннага саюзу з Польшчай, гатова прыняць удзел у плянах польскага імперыялізму.

У сувязі з гэтым весткамі, цікава прыглядаецца, хоць-бы і бегла, да становішча сельскае гаспадаркі Латвіі наогул, бо і латвійскаму ўраду, напэўна, ясна, што эканоміка вызначае палітыку і што раней, чым прыступіць да рызыкоўнае палітычнае камбінацыі, треба добра прыглядаецца да гаспадарчага становішча свае краіны, ці дазваляе яно падобную камбінацыю, ці вытрымае дадатковую нагаруку.

Сельская гаспадарка ў Латвіі вельмі моцна пацярпела ў выніку імперыялістычнае вайны і нямецкай акупацыі. Ад 1920 году пачаўся перыяд аднаўленьня і набліжэньня да даваенных норм. Гэты перыяд яшчэ ня оусім закончаны і ў радзе галінаў сельскай гаспадаркі Латвіі стаіць усё яшчэ пільнае даваеннае ўзроўню. У другіх галінах (як напры-

клад, жывёлагадоўлі) даваенны ўзровень па колькасьці нават перавышаны, але колькаснае перавышэньне не кампенсуе якаснага пагоршаньня.

У 1909-13 г.г. у сярэднім было занята пад пшэньні галоўнымі культурамі Латвіі (жыта, пшаніца, ячмень, авёс, кораньплоды і лён) 1029,5 тыс. гектараў. Такім чынам, агульная пасеўная плошча Латвіі ўсё яшчэ адстае ад даваеннай, дасягаючы толькі 92,7 проц. яе. Пры гэтым аднаўленьне пасеўнае плошчы на пасобных культурах ідзе няроўнамерна: пшаніца — 180 проц., кораньплоды — 107 проц., авёс — 100 проц., ячмень — 97 проц., лён — 91 проц. і жыта — 73%. Плошча якая занята пад жыта, вельмі павольна набліжаецца да даваеннай: 1920-25 г.г. 69 проц., 1926 — 72 проц. і ў 1927 г. 73 проц. Недасеў жыта — гэтага асноўнага хлебага збожжа — аусім не пакрываецца імпанэнтным на першы погляд павялічэньнем плошчы, якая занята пшаніцаю, бо ў абсалютных лічбах апошняя павялічылася з 32,6 тыс. гектараў у 1909-13 г.г. да 58,7 тыс. гектараў у 1927 годзе, г. зн. на 26,1 тыс. гектараў у той час, як плошча засеваў жыта зьнізілася адпаведна з 350,8 тыс. гект. да 256,8 тыс. гект., г. зн. на 34,5 тыс. гект. Калі ўзяць плошчу жыта і пшаніцы разам, дык супроць даваенных 383,4 тыс. гект. зараз ёсьць 315,0 тыс. гект. або толькі 82,1 проц. даваеннага.

З паданых лічбаў існа відць, што харчовае пытаньне ў Латвіі стаіць зараз вострай, чым у даваенны час і Латвія ў большай меры, чым перад вайною залежыць ад прывазнога хлеба. Гэты вывад треба яшчэ больш завастрыць, калі прыняць пад увагу паліжалую насыляваную ўрадаўнасьць, бо працент збору акажацца значна меншым, чым працент плошчы (сучаснае ў адносінах да даваеннае). Для прыкладу возьмем авёс, які займае цяпер роўна 100%. Неўраджаі у гэтым годзе значна абвострыць агульнае гаспадарчае становішча Латвіі і дасць даволі ўнутраных клопатаў латвійскаму ўраду, аднагалучы яго ад зямляна-палітычных камбінацыяў.

М. Б.

ТВАРАМ ДА ВЕСКІ, А РУКІ У КІШЭНІ

ЗАКЛІК ПАРТЫІ АБ АЖЫЎЛЕНЬНІ ШЭФРАБОТЫ ЯШЧЭ НЕ ЗНАЙШОЎ ВАРТАГА ВОДГУКУ

Прафсаюзы не разумеюць сваёй ролі ў шэфрабоце

Пара разварушыцца

Ужо даўно мы паднялі пытаньне ў нашай газэце аб ажыўленьні шэфпрацы ў вёсцы. Як відаць, некаторыя кіруючыя шэфствам арганізацыі ўжо крыху разварушыліся. Трэба сказаць, што першым у гэтых адносінах пашло Менгарпрашэфпраўленьне. З сёньняшняга артыкулу тав. Грушаўскага відаць, што праца пачала праводзіцца досыць сур'ёзна.

Але не на ўсе шэфарганізацыі зрабіў уплыў наш заклік аб ажыўленьні шэфпрацы.

У першую чаргу абсалютную пасыўнасьць праяўляюць прафсаюзы. Многія з іх зусім на ведаюць і на хочуць ведаць, як і ў якіх умовах працуюць шэфарганізацыі на прадпрыемствах. Імі палець аб палець на ўдарана ў мінулым, аны і цяпер яшчэ не зразумелі сваёй ролі ў кіраўніцтве шэфработай.

Старшыня саюзу харчавікоў тав. Раксін у гутарцы з нашым супрацоўнікам заявіў:

— Наш саюз шэфпрацай не займаецца. У нас шэфствуюць непасрэдна прадпрыемствы. Мы ня кіруем і шэфработай і ня ведаем ці патрэбна гэта?

Тав. Гінзбург, якая замаяна загадчыка культурна-адукацыйнага саюзу саўгандальслужачых сказала:

— Мы сур'ёзна не займаліся шэфработай, у нас ёсьць больш важныя быгучыя справы.

Тое, прыблізна, самае адказалі нашаму супрацоўніку і ў саюзе краўцоў, у саюзе гарбароў, у саюзе дрэвапрацоўшчыкоў і інш.

А між тым наглядзім, як працуюць заводы і прадпрыемствы, на якіх так упэўнена накладоўца саюзы.

На заводзе «Дрэвапрацоўшчы» чытаюць газэты. У сувязі з гэтым, шэфпрацаўнікі крыху разварушыліся. Надаўна быў пастаўлен даклад аб шэфпрацы на агульным сходзе членаў шэфтаварыства. Што-ж вынікала? Старшыня заўсёму тав. Дабравольскі прызнаўся, што шэфпраца была пастаўлена слаба (вечара было прызначана, і так асно) і тлумачыць гэта аб'ектыўнымі прычынамі: ня было часу і г. д.

КАЛІ ШЭФЫ АХВОТНА ЕДУЦЬ У ВЁСКУ



Сяляне вёскі Лошыцы чакаюць сваіх шэфраў

Кампанія па выдзяленьні недахватў шэфпрацы ў вёсцы павінна адыграць вялікую ролю па ўзмацненьні гэтага працы ў даной вёсцы. Дагэтуль праца праводзілася дрэнна. Так, над вёскай Лошыца-Немаршанская шэфствуюе Хлебпрадукт і цэлы рад іншых арганізацый. Але... праца ў месце не вранулася. Выкабуро шэфтаварыства заснула і забыла аб тым, якую задачу ставіць партыя аб працы ў вёсцы.

У Лошыцы ёсьць народ, ёсьць і штатны загадчык, але няма культурна-адукацыйнага саюзу.

У сьнежні месцы 1927 году быў абраны Савет народом, але... яшчэ і да гэтага часу ня складаліся пасяджэньні. Планы працы не праводзіцца ў жыцьцё. Пры народоме на існую ніякіх гуртоў за выключэньнем драматычнага, які таксама працуе слаба. Газэты і кніжкі, якія атрымавае народом, ня чытаюцца, га-

зэты служаць толькі для падшыўкі. Апошні нумар насьценнага выдання да 10-годзьдзя Бастрычківае рэвалюцыі. На гэтым прапа і замерла. У народоме заўсёды брудна і пануе поўная безгаспадарчасьць. Культпраца сярод моладзі адсутнічае на ўсе 100 проц. у будзённых дні хата-чыталыня заўсёды на замку. Толькі кожную суботу і нядзелю адбываюцца скосы, п'янтства і інш.

На 27 чэрвеня быў, па згодзе з шэфамі, склікан жаночы дэлегацыйны сход для прымацаваньня жанчын да розных камісій сельсавету. Але... шэф, у асобе т. Вясютовіча, не зьявіўся.

Шэфам з Хлебпрадукту і інш. арганізацый неабходна наклапаціцца аб сваёй падшэфнай вёсцы. Сяляне даўно чакаюць вас.

Я. Б.

Абяцанкі—цацанкі

(Да ўвагі шэфтаварыства фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна»)

Упарта ўзялася за працу ў падшэфным Глівенскім сельсавете шэфтаварыства ф-кі заапар «Чырвоная Бярэзіна».

Асабліваю ўвагу зьявіла таварыства на вёску В. Ухадода. Прадстаўнік таварыства абацаў насельніцтву ўсялякім чынам дапамагчы яго культурнаму разьвіцьцю.

Ён абацаў у хуткім часе адчыніць пры школе чырвоны куток, адбудаваць тэатр, наладзіць лекцыі і нават паставіць гучнагаварыцель. Моладзь урадавалася—будзе дзе правесці накультурнаму доўгія зімовыя вечары.

Доўга чакала моладзь прадстаўніца шэфраў, каб урачыста адчыніць чырвоны куток. Нарэшце, зьявіўся, заехаў на цяжку хвіліну, пакінуў настаўніку невялікую бібліятэчку і абацаў прыехаць на будучым тыдні і прывезці яшчэ больш кві і пяць камплектаў шэфпрацы.

Праходзіць тыдзень, праходзіць другі, месяц—няма шэфа. Чакалі яго на 1-га мая, але дзе там.

Некаторыя хлопцы няпрывед шэфа тлумачыць гэта: «Мусіць, грошай не хапіла, каб купіць, дык ён пасаромеўся ехаць, ня выканаўшы абацанкі. Кай-бы прыехаў, мы аб машках і гучнагаварыцель змаўчалі-б».

Наконт прымацэных вніжак треба сказаць, што ў першыя ж дні, як зьявілася бібліятэчка, зацікавалася каля паўсотні чытачоў. Насельніцтва, нават дарослыя мужчыны, зацікавалася кнігаю.

Каб шэф ня спыніў так раптоўна сваіх выездаў у вёску, дык можна было-б шырока разгарнуць культурную працу.

Але «абяцанкі—цацанкі», як кажуць старыя людзі.

Падарожны.

НАМ НЕ ПАТРЕБНЫ ПРАФЧЫНОЎНІКІ

Як нельга абслугоўваць рабочых СЬПІНОЙ ДА СІЮЗНЫХ МАС

Прафбюракраты ўцякаюць



— Чаго вы ў водпуюк пабяляшыліся. Зьбіраліся ў жыўні; а самі ў чэрвоні дуце...
— У нао, ведаеце, на чэрвонь кампанія самакрытыні назначана,—хай іх у балота...

Гульталі і растратчыкі Роспуск Слуцкага заўкому мэталістых

У Слуцку знаходзіцца раённы заводскі камітэт саюзу мэталістых. Да апошняга часу праца ў камітэце праводзілася надвычайна дрэнна. Можна сьмела сказаць, што саюз нічога не рабіў і зусім не абараняў інтарэсаў мэталістых г. Слуцку.

Калдагавары заключаліся з вялікім спазьненьнем, усе справы і справаздачныя знаходзіліся ў хаатычным беспарадку. Член саюзу ніколі ня мог зьлавіць заўномаўцаў, бо саюз заўсёды быў на замку.

Акрамя таго, тэхнічны сакратар заўкому Балваловіч заўсёды гуляў у карты і п'янтстваваў. Выявілася, што ён растратчыў звыш 700 руб.—членскія

ўзносы, а таксама датацыю саюзу на арганізацыю чырвонага кутка.

Рэвізійная камісія—тав. Розэнбэрг і Шнэйдэр—на працягу доўгага часу не рабіла рэвізіі, старшыня заўкому Шэйман, сакратар Брэслаў і скарбнік Асіпенка сирозь пальцы глядзелі на непарадкі ў саюзе, на злачыньствы тэхнічнага сакратара.

Беларускі камітэт саюзу мэталістых паставіў дэтэрмінальна пераабраць заўком і рэвізійную камісію, а таксама прыцягнуць да адказнасьці стары склад рэвізійнае камісіі і скарбніка, дзякуючы надбайнасьці якіх здарылася растрата.

„Злачыньства“ Горацкага мясцкому Абышоў прафсаюзны сход

Лістапад 1927 г. Калдагаворнае кампанія ў разгары. Заклучае і Горацкі раймясцком саюзу нархарт у мом на прыбярэжжы Беларускай дзяржаўнай сельска-гаспадарчай акадэміі. Адміністрацыя прапанавала вялікія нормы выпрацоўкі. Мясцком не агадуўся. Доўга, велькі доўга цягнуліся перагаворы.

Нарэшце, мясцком выпытаў акруговае праўленьне саюзу ў Воршы. Праўленьне хутка адказала—спытаньне пакінуць адкрытым да вы-

растлумачыць пытаньне аб нормах. Завяст адказу ЦК паслаў мятар'ял у ЦП саюзу нархарт, а апошняе пераслала яго ў акруговае праўленьне з прапановай: «даць адказ на запытаньне і закліцаць да пераходу старшыню раймясцкому, які сыстэматычна ігнаруе акруговае праўленьне».

Вось табе і па! Горацкі раймясцком—дэтэрмінальна зьявіўся да Цэнтральнага... Дзе ж тут сыстэма!

На поведзе ў адміністрацыі

С. Шустэрман працуе ў водным транспарце з 1921 году.

З ліпеня 1926 г. да 1-га сьнежня 1927 г. ён працаваў вагаўшчыком і вартульніком на прыстані Пароўля, Мазырскай акругі.

1-га сьнежня загадчык прыстані паставіў звольніць Шустэрмана: ліквідуецца пасада, скарачаецца праца.

Шустэрман падаў скаргу старшыні мясцкому воднікаў у Мазыры.

Старшыня Бялы абацаў вырачыць пытаньне ў трыдзеньны тэрмін.

Але скарга разглядалася толькі праз 20 дзён. РКК прызнала звольненьне правільным і паставіла варту даручыць загадчыку прыстані Глівенскаму.

Інспекцыя працы, куды паступіла скарга Шустэрмана, прызнала паставанову РКК няправільнай.

Работа вартульніка застаецца; такім чынам, матывоўка аб скарачэньні работы аўна выдумана.

16-га студзеня інспекцыя паставіла аднавіць Шустэрмана на працы з аплатай прымушанага прагулу.

Старэйшы інспэктар працы воднікаў у Кіеве запатрабаваў гэту справу. І па гэты час ніякага адказу з Кіева не паступала.

Шустэрман зноў працуе на прыстані ў якасьці вартульніка і вагаўшчыка, але аплаты за прагул не атрымаў.

С. Л.

Чаго мая левая нага захоча

Цьвёрдлабы Саланец і хворы рабочы Казлоў

Старшыня Рэвізійнага раймясцкому будаўнікоў т. Саланец падта клопаціцца аб інтарэсах членаў саюзу.

Цяжка захварэў беспарадоўны будаўнік Казлоў. Старшыня мясцкому доўга думаў, як дапамагчы члену саюзу. Нарэшце, ён вынайшоў лепшы спосаб дапамогі.

З прычыны таго, што Казлоў беспарадоўны, хворы 2 месяцы і не зьяўляецца на бірку—выключыць яго з членаў саюзу.

Урадаваўся старшыня. Ён адразу забіў двух зайцаў: зьнізіў выдаткі па дапамогах беспарадоўным і даў магчымасьць Казлоў... хутчэй памерці.

Жонка хворага прышла ў саюз вымагаць законнае дапамогі.

Саланец рашуча адмовіў: «Ваш муж выключан з саюзу і ня мае права на дапамогу таму, што не зьяўляецца на рэгістрацыі».

Умяшалася РСІ. Яна прапа-

ПА САРВЕТСКОЙ БЕЛАРУСІ

Тэлеграфу, тэлефону, пошты, нашых карэспандэнтаў

Пачаўся працэс буйных дэтэрмінальных перавыбоды групкому працоўні- Ужо здыў с.-г. падатак на 1928-29 г.

РАСТРАЧЫКАЎ.
ПОЛАЦАК. (Уласны кар.). Учора пачаўся ў акруговым судзе працес над 8 супрацоўнікамі 8 дарожна-будаўнічага вучастку па справе аб алоўжываньнях. На працес выклікава 73 сьведкі.

Галоўны вінаваты—былы начальнік дарожна-будаўн. вучастку Пірог Е., які за тэрмін з 1924 па 1927 г. нарабіў падлогаў на розных дакументах на суму 23.090 рублёў.

Арганізацыя новых ячз-ек „Аўтадору“.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). Шырока разгорнута праца сярод рабочых і служачых на арганізацыі ячэек «Аўтадору». Ужо арганізавана ячэйка з 50 чал. у транспартнікоў, з 70 чал. у будаўнікоў пры 7 дар. вучастку, 46 чал. пры самым саўгандальслужачым.

У стады арганізацыі знаходзяцца ячэйкі на гуче «Домбала» і фабрыках «Камітэра», «Леніна», і «Чырвоная Барэзіна». Арганізацыя аб'яднаная ячэйка на прадпрыемствах гаркамбінату і пры ЦРК.

У хуткім часе прыступаюць да арганізацыі ячэек «Аўтадору» ў вёсках Зембіне, Бытчы, Забашэвічах, Неманцы, і Лешніцы.

Прыступлена да практычнае працы.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Заканчываецца пабудова водакачкі.
ВАРЫСАЎ. (Уласны кар.). У Барысаве заканчваецца праца па пабудове вялікай водакачкі. Водакачка адыграе вялізарную ролю ў справе пажарнае аховы гораду і будзе забесьпечваць насельніцтва вадою.

Пабудова новага камбінату.
КАПЫЛЬ. (Ад нашага селькора). Гэтымі днямі ў мястэчку Капыль пачнецца пабудова буйнога камбінату, які будзе складацца з млыну, вольнамоцкі і электрычнай станцыі. Мяркуюцца, што электрастанцыя будзе асыявляць мястэчка Капыль і наўкольных вёскі. На пабудову камбінату будзе выдаткавана 60.000 руб.

За спекуляцыю хлебам.
ВОРША. (Уласны кар.). Грамадз. Нізкоў, з вёскі Есілава, Аршанскі раён—селянін, замажам, маючы шмат мукі, прадаваў яе па 5 р. пуд.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Шпіюкоў прыцягваецца да адназначнага за спекуляцыю.

Як працавалі і як трэба працаваць шэфтаварыствам у вёсцы

Аб чым гаворыць практыка работы

Задачы калектывізацыі сельскай гаспадаркі, якія вымушаны перадакрайней XV партыйным зьездам, павялічваюць ролю і значэньне працы шэфтаварыстваў на вёсцы.

Новыя задачы ў вёсцы, сацыялістычная і культурная перабудова сельскай гаспадаркі і быту вёскі патрабуе самага ўважлівага вывучэньня паставіў працы шэф. таварыстваў і паміжважна шляхоў, форм і метадаў для гэтай працы ў далейшым.

Як вядзецца шэф. праца большасьцю шэф. таварыстваў да апошняга часу? Ці можна далей так працаваць? На гэтыя пытаньні неабходна даць адказ пры паміжважна шляхоў далейшай шэф. працы.

(26,9 проц. усіх выдаткаў). Пасобныя таварыстваў патрацілі на шэф. работу вялікія сумы грошай, напрыклад, шэф таварыства хартавікоў—948 руб., ЦВК—1099 руб., НКЗ—420 руб. ЦСК—286 руб., ВСНГ—450 руб., Эльвод—148 руб.

Гэтыя лічбы паказваюць, што праца як быццам вилася, але, калі ўзяць вынікі гэтай працы, то за пасобнымі выключэньнямі трэба канстатаваць, што яны зусім невялікія, сьлядоў шэфскай працы ў большасьці падшэфных вёсках, амаль што ня відаць.

Чым гэта тлумачыцца? А вось чым. Уся шэфпраца праводзілася ад часу да часу, нязьездом: на вынадах кампанія і рэвалюцыйны сьвят, сталая плянавая праца шэфы не вядлі працы, а сялянскім актывам, а беднотай не вядлі, прыехалі шэфы з дакладам, калі-ні-калі яшчэ што-небудзь замезьлі ў вёску і гэтым праца абмяжовалася. Вось чаму да апошняга часу было мала вынікаў ад шэф. працы.

Калектывізацыя сельскае гаспадаркі—першачарговая задача

Пасьля XV партызьезду частка шэфтаварыстваў Гаррабну перабудавала сваю працу ў бок аказаньня дапамогі вёскам.

эрабіла пачатак у арганізацыі калектывізацыі форм гаспадарак: машынным т-вы—Эльвод, Дзяржгандаль, малочныя—Наркамгандаль, ЦВК; тарфяныя—харчавікі, Лесбел; мелірацыйныя—НКЗ, ЦВК, Наркампрацы.

У пасеўнай кампаніі райшэф. праўленьне і частка выкан. бюро (Эльвод, «Уход», харчавікі, Дзяржгандаль, ВСНГ, ЦСК, Наркамгандаль і НКЗ, «Варшавянка», «Пралетары», «Беларусь») аказалі значную дапамогу асабліва беднае ў падрыхтоўцы і правядзеньні пасеваў—пасялінам перасовачныя кузьні з матар'ялам, якія адрамантавалі інвэнтар часткі беднаты ў 3-х сельсаветах; збожжаачыніцальныя машыны 4) трыеры і 2 сартроўкі; аддунчана насенне для паказальных вучасткаў і грошы на насенне праект. узасамадаламогі.

Гэтая творчая праца зроблена ня ўсім шэф. таварыствамі. Былі такія шэфтаварыства, якія абмяжоваліся толькі выездамі з агульнымі дакладамі аб пасеўнай кампаніі, не зацікавіўшыся, як свал падшэфная вёска падрыхтавана да пасеву. Частка шэфпаў у часе пасеўнай кампаніі нічога не рабіла.

Такое самае становішча мелася з кампаніяй па рэалізацыі сялянскіх пазыкі і самаабладаньні, 18 шэфскай таварыстваў зрабілі 29 выездаў на доўгі час—32 задала-ліч і нека-

Культурная праца шэфпаў

Калі ўзяць культурную галіну працы, дык можна спачатку эдацца, што тут усё добра: усё таварыствы, якое мени, якое больш, робіць што-небудзь у гэтай справе. Агульны лічбы: 22 шэфтаварыствамі пасылаецца 156 розных газет, 53 розных часопісця, маецца хат-чытальня на ўтрыманьні шэфпаў 12, чырвоных куткоў—18, хатнікам 12 выкан. бюро плаціць у месяц 174 руб., дапамагаюць у працы існуючыя гурткі пры хатах-чытальнях і г. д. Гэтыя лічбы паказваюць, што шэфы на культурна-вясельную працу трацяць значную колькасць сіл і сродкаў, а калі ўзяць якасьць гэтай культурна-вясельнай працы, дык выяўляюцца ня зусім добрыя вынікі.

Шэфтаварыствамі навакол культурна-вясельнай працы ня створаны будніца-серадніцкі актыў, які-б зацікавіў гэтай працай, дык выяўляюцца ня зусім добрыя вынікі.

Шэфтаварыствамі навакол культурна-вясельнай працы ня створаны будніца-серадніцкі актыў, які-б зацікавіў гэтай працай, дык выяўляюцца ня зусім добрыя вынікі.

самога сялянства і за выключэньнем некаторых, нават ня ведаюць, як абстаіць справа у гэтых адносінах.

Мала робіцца на ліквідацыі няпісьменнасьці. Усяго пры хатах-чытальнях існавала 8 гурткоў па лікбеве, а на нашай няпісьменнасьці трэба было-б, каб пры кожнай хата-чытальні і чырвоным кутку вилася праца па ліквідацыі няпісьменнасьці, зусім мала робіцца на актывізацыі прапагандае: усю вышываюць шэфы для сваіх вёсак і «Вязьбожык».

Шэфамі за летні час праведзена значная праца па арганізацыі дзіцячых пляцовак, асаля. На гэту мету адпущаны шэфамі грошы, але навакол іх мала разгортну праца сярод сялянскі, слаба прыцягнуты сродкі саміх бацькоў да гэтай справы.

Шэфамі ўзята правільная лінія на ўзгадненьне ўсёй сваёй працы з высковымі партыйнымі і савецкімі арганізацыямі, але на справе гэта ня так. Некаторыя высковыя парт. і савецкія арганізацыі недаацэньваюць ролю шэфпаў у вёсцы, чакаюць ад іх толькі матар'яльнай дапамогі: выключэньнем зьяўляецца толькі Заслаўскі райком, з якім праца праводзіцца ўзгаднена. Іншыя падшэфныя раёны адносяцца да шэф-

знаходзяць больш тэрміновую працу і выяжджаюць.

Ёсьць пасобныя старшыні сельсаветаў, што калі шэфы зьяўляюцца ў вёску, дык яны знікаюць (Калодзішчы). Такія адносіны да шэфпаў з боку пасобных высковых прадаўнікоў адбіваюцца на настроях шэф. работнікаў і перапакджаюць у працы. Гэта ў далейшым трэба канчаткова зьлішчыць. Уся шэф праца павінна праводзіцца пры поўнай узгадненнасьці з парт., савецкімі і інш. грамадск. арганізацыямі вёскі.

Як трэба працаваць у далейшым

Як трэба працаваць у далейшым, якія метады павінны прыстасоўвацца у шэф. працы, каб зьлішчыць усё недахопы і каб сапраўды дапамагчы ў працы на сацыялістычнай і культурнай перабудове вёскі?

Шэфскім таварыствам па практыцы некаторых шэфскай арганізацый рабочых цэнтраў трэба будзе перабудаваць сваю працу так, каб галоўнай увага і сродкі былі-б зьвернуты на лінію аказаньня арганізацыйна-гаспадарчай дапамогі падшэфным вёскам і рашуча адмаўляцца ад «кампанейшчыны», як сыстэмы ў шэф. працы, для гэтага неабходна шэфам узяць метады заключэньня плянаў умоў паміж шэфтаварыствамі і мясцовымі арганізацыямі і

даркі, а таксама пры адчыньняві новых хат-чытальняў, чырвоных куткоў і г. д. Ва ўсёй гэтай працы, як правіла, ролю шэфпаў павінна быць выключна арганізацыйна-паказальнай будніца-серадніцкай частцы сялянства, як практычна праводзіць мерапрыемствы партыі ў жыццё.

Такім чынам, шэфы ўзварушаюць ініцыятыву і самадзейнасьць самага сялянства навакол мерапрыемстваў шэфпаў на вёсцы.

Плянны шэф. працы павінны складацца, як правіла, у падшэфных вёсках пры ўдзеле сялянскага актыву. Сялянскі актыў павінен быць уцягнуты ў правядзеньне ўсіх мерапрыемстваў шэфпаў на вёсцы.

Такі метады ў шэф. працы даць сваё вынікі ў шэф працы, сілы і сродкі ня пройдуць бяссьледна, як наглядзецца да гэтага часу на многіх вёсках.

Шэфтаварыства павінны прыцягваць другія грамадзкія арганізацыі гораду, як Молр, Асовалякім, раборкі, каб апошнія зьявіліся з суднаведнымі арганізацыямі свайі падшэфнай вёскі і, такім чынам, уцягнуць актыў другіх грамадзкіх арганізацый да актывнай працы на вёсцы.

Вядома, што разгортваньне шэф. працы на вёсцы патрабуе ўсмернага разьвіцця работ шэфтаварыстваў у горадзе, аб гэтым ужо шмат пісалі, трэба настойліва ўзяцца за

Пытаньне аб трамваі на пленуме гарсавету

Пленум Менскага гарсавету 28-га чэрвеня быў прысвечаны пытанню аб пабудове трамвая ў Менску.

Дакладчык т. Рабіновіч падрабязна азнаёміў пленум з плянамі і практыкай будавання трамвая. У асноўным прыняты два практычныя варыянты: ГЭТ у Маскоўскай Вышэйшай Тэхнічнай Школе. Згодна гэтым практычна будучы пралажаны дзве лініі: адна з вакзалу МББ чы. да Калароўкі, другая — ад бойні да Старажоўкі. Па лініі вакзал — Калароўка трамвай павінен быць нумарны ўжо летам будучага году. Трамвайная лінія будзе доўжалейшая. Вызначана і выстасць трамвайных вагонаў: у іх будзе 28 месцаў для садзення і 20 месцаў для паліцоў і ўнутры вагону для стаяння. Прадбачаюцца і шырыня вагонаў, і форма машы для пабескі трамвайных электраправоду. Маюцца і тэхнічныя труднасьці. Праблема будавання вагонаў пад чыгуначным мастом на Савецкай вул. неслыханна. На 0,6 метра прыдаецца паліцеўца ў вагон. Пастрабучаца невялікая зрэзка гары на Савецкай вул. Для таго, каб не пракладаць лінію па вуліцы вуліца Ніжняя рынку, мяркуецца пабудавань невялікі мост праз Савецкай і праляжыць простую лінію на Камуністнай вуліцы.

У гэтых годзе ўжо будзе прыступлена да будаўніцтва і да восені мяркуецца праляжыць 5 кіламетраў пуні. З гэтай будучы будавань трамвайных надземных. Будаўніцтва трамвая абшэцца ў 2.650.000 руб.

Дакладчыку было дана шмат запытаньняў аб усёх відах работ на будаўніцтве трамвая.

У спрэчках прынята ўдзел 10 чалавек.

Тав. Шэпэтаў таворыць, што трэба раней асьвятліць ваколіцы, а потым думаць аб трамваі. Пры пабудове трамвая гаспадарчым спосабам, як мяркуе гэта гарсавет, будзе тое-ж самае, што з жалеза-бетонным мастам.

Тав. Валентовіч (чыгуначнік) згодзен з тым, што трамвай будавань трэба, але неабходна праводзіць лінію і на сакоўцах.


Тав. Дымкін (Чырвоная армія) лічыць, што другая лінія першай чаргі павінен ісьці па маршрутах Лясцаўка — Калароўка, бо гэта рабочы раён. Зрэдку гары на Савецкай вул.

Трэба зрабіць, каб малі вагоні прычынілі вагоны. Будаўніцтва лепі перадаць арганізацыям, а не правадзіць яго гаспадарчым чынам.

Тав. Хрушчов зварачае ўвагу на неабходнасьць высунуць пытаньне аб энэргіі для трамвая, і каля яе ня будзе, дык ня трэба сьлёта і будавань.

Тав. Яцкевіч заўважыў, што пытаньне аб трамвайных лініях, маршрутах, тыпе вагонаў і г. д. трэба шырока абтварыць на фабрыках і заводзях.

З прычыны позьняга часу, працяг пасаджэньня перанесены на 2 ліпеня.



Тубэрнульёзная лячэбніца ў Менску.

НАВІНЫ НАВУКІ І ТЭХНІКІ

Перасадка чалавечага зародку

Вывучэньне разьвіцьця чалавечага зародку грунтавалася да гэтага часу на часоных ускрыцьях. У сучасны момант у дасьледчым інстытуце ім. Цімразава зроблены досьледы перасадкі чалавечага зародку ў зародак курыцы. У эмбрыёну, узятага з цела жанчыны, вылучаецца кавалачак тканкі і перасаджваецца ў абалонку зародку ў курыным яйку. З гэтага мэтаў пасля тыднёвага прабываньня яйка інкубатары праз шчыліну ў шаркуцы агалецца зародак абалонка, у якую і перасаджваецца частка тканкі чалавечага зародку, пасля чаго шчыліна заліваецца парафінам, і яйка зноў кладзецца ў інкубатар. Перасаджаная тканка расьце і прарастае сасудамі абалонкі курынага яйка. Г. в.н. тканкі абодвух зародкаў арастаюцца. Калі абалонка курынага зародку, у працэсе яго разьвіцьця, адсыхае, чалавечая частка тканкі высьхаецца і перасаджваецца ў абалонку другога яйка. Такая перасадка можа паўтарацца некалькі раз. Гэтыя досьледы даводзяць магчымасьць далейшай перасадкі органаў жывёлы аднаго віду ўжо перасаджаных у арганізм жывёлы другога віду.

месна а Наркампрацы выявіць прычыны зьніжэньня грамадзкіх работ на некаторых акругах БССР.

Новае аб чумнай інфэцыі

Крыніцай распаўсюджваньня чумы да гэтага часу лічыліся выключна пацукі і іншыя віды грызуноў. Спецыялісты па чуме меркавалі, што чумная палачка зьяўляецца ў крыві чалавека толькі ў самым апошнім перыядзе хваробы, які канчаецца сьмерцю.

У сучасны момант праф. Ніканораў (у Саратаве), як перадае «Вестник Микробиологии», устанавіў, што заражэньне чумой можа перадавацца і ад адровага чалавека, які налі-небудзь сустракаўся з чумнымі хворымі. Прафэсар Ніканораў атрымаў ад зусім адровага арганізму вірулентную культуру чумнай бацилы і высветліў, што такі насьцебель заразы ў розны час перадаваў заражэньне бубоннай чумой у розных мясках, дзе ніякай чумнай эпізоотыі ня было. Прафэсар Ніканораў, які рабіў нагляданьні ў гэтай галіне сярэд кіркскага насельніцтва, дакладна ўстанавіў рад выпадкаў заражэньня чумой праз адровага чалавека, якія канчаліся сьмерцю, пры чым інфэцыя перадавалася, відавочна, праз укусы чужаедаў.

Саўгасы дапамагаюць сялянству

Саўгасы Менскай акругі ў пачэўную зьявілі прарабілі аэвіарную працу на ачышчэньні вясельня, аўчона і інш.

МЕНСК

Усебеларуская канфэрэнцыя працаўнікоў школ сялянскай моладзі

Учора ў памяшнаньні 22-й школы, адкрылася ўсебеларуская канфэрэнцыя працаўнікоў школ сялянскай моладзі. Прыехалі прадстаўнікі ад усіх акруг. Галоўнае пытаньне, якое будзе абгаворвацца на канфэрэнцыі, — чарговыя задачы школ сялянскай моладзі.

Камандыроўка прафэсара Пічэты ў Нямеччыну

Наркамасьветы паставіў камандыраваць рэктара БДУ прафэсара Пічэту ў Нямеччыну на адзін месяц. Прафэсар Пічэта працягае ў розных гарадох Нямеччыны рад дакладаў па гісторыі Беларусі.

Хлеб для Беларусі

Згодна наведаньня Наркамгандлю БССР на ліпеня для БССР дадаткова вызначана 100 вагонаў пшанічнай муні і 90 вагонаў аржаной з гэтага ліну 28 вагонаў пшанічнай і аржаной муні вызначаецца для Менску.

Выраб сялянскага сунна

Майстэрні саўгасаў Беласельстрэту мяркуюць у 1928-29 годзе вытняць 98.000 мэтраў сялянскага сунна. Акрамя таго, будзе вытняна 2.500 мэтраў сунна з сялянскай враны.

Да міжнароднага дня нааэрацыі

Нааэрацыйныя арганізацыі Беларусі дзейна рыхтуюцца да міжнароднага дня нааэрацыі — 7-га ліпеня. Па Менскай акрузе намячаецца ў гэты дзень адкрыць дзіцячыя палі ў Палешаньчых, Вальбаравічых, Бягомлі, Смалевічых і Барэзіне. Барыюаўснае і Койданаўскае алажывецця таварыствы адкрываюць 3 дзіцячыя пляцоўкі. Белкаапсаюз 7-га ліпеня ў гэтых мясках наладзіць радыё-мітынг. На месяцы адраўлена літаратура да міжнароднага дня нааэрацыі.

Заразьлівыя захворваньні

За мінулы тыдзень з 18-VI па 24-VI па Менску зарэгістравана 95 інфэцыйных захворваньняў (супроць 64 за папярэдні), у тым ліку: шаркартыяна — 10 (3), дыфэрыя — 4 (4), адзёр — 14 (5), мэнінгіт — 1 (0), грып — 58 (29), коўза — 7 (0), ружа — 1 (2).



БІБЛІЯГРАФІЯ

«Плановое хозяйство» № 1—4 за 1928 г. Выданьне Дзяржплану СССР 1928 г.

Вышэйшыя чатыры нумары часопісі ў бягучым годзе сьведчыць аб тым, што «Плановое Хозяйство» сапраўды зьяўляецца ня толькі трыбунаю, «а якой прапагандуюць і на якой наперад абмяркоўваюцца ідэі плянавае гаспадаркі», але і арэнаю, «на якой ідэя плянавае работа, работа на плянавым рэгуляваньні гаспадаркі СССР», як аб тым зазначаецца ў рэдакцыйным ўступе да № 1 часопісі («К четвертому году»).

У цэнтры заместу часопісі натуральна стаяць пытаньні плянадовага пляну, якім адвядзіцца шмат

месяца. Тут вяселюўвае асаблівае ўвагі артыкул тав. Гр Грынко «Новы этап работы над пяцігодкаю» (№ 1-2). У артыкуле дасяца вырааная характарыстыка тых задач, якіх узымаюць у зьвязку з надыходзячай работай плянавых органаў над складаньнем пяцігадовага пляну. Тав. Грынко асабліва падкрэсьлівае азначэньне падліку вынікаў і эфэктыўнасьці капітальнага будаўніцтва і наогул усёй праблемы капітальных укладаньняў.

Падкрэсьлівае тав. Грынко і значэньне раённага раэрэзу ў новай

пяцігодцы, забесьпячэньне якой зьвіцца буйным посьпехам у справе плянаваньня гаспадарчага разьвіцьця Савецкага Саюзу.

Валікі інтарэс прадстаўляе зьмешчаны ў тым-жа нумары часопісі артыкул тав. А. Гардона — «Проблема пляну і капітальнае будаўніцтва». У артыкуле закрэпаецца надзвычайна істотнае пытаньне аб межах «предопределенности» пяцігадовага пляну ў галіне капітальнага будаўніцтва. А. Гардон падае лічбы, якія паказваюць, як даўсае зайшоў працэс «предопределения» новым капітальным будаўніцтвам. Так, у мэталіпрамысловасьці практыка напярэдніх гадоў прадраўнала капітальнае будаўніцтва амаль на 4½ гады наперад, у каменнавуалянага — амаль на 2½ гады. У выніку аналізу зробленых ужо капітальных укладаньняў у прамысловасьці, аўтар артыкулу прыходзіць да вываду, што «адраўны варыят прэспэктывнага пляну аказваецца фактычна ўжо пабудаваным за нашай сьпіной, хоць і без нашае дапамогі, мэтам паслядоўных стыхійных напластаньняў у капітальным будаўніцтвам». Артыкул тав. Гардона вавастрае, такім чынам, пытаньне аб вучоце народна-гаспадарчай эфэктыўнасьці будаўніцтва, якая зааляча зьяўляецца адной з рашаючых прадпласылак пабудовы пяцігодкі.

Агульным пытаньнем пяцігадовага пляну прысьвечан таксама артыкул В. Вазарава «Нрыццны пабудовы пяцігадовага пляну». У артыкуле ёсьць рад спрэчных палажэньняў, асьвятленьне якіх рэдакцыя абяцае даць у бліжэйшых нумарох часопісі.


Конкрэтыныя тэмы пяцігадовага пляну закрэпаюцца ў радзе артыкулаў, з якіх трэба адзначыць наступныя: Н. Аганюскага «Перспективы план реконструкції сельскае гаспадаркі на пяцігоддзе 1927-28—1931-32 г. г.» (№ 1), І. В. Шуба і Я. І. Рабіновіча «Кватэрнае будаўніцтва ў плянавым перспэктывным пляне» (№ 1), С. В. Барнштэйна-Когана і І. К. Лібіна «Перспективы транспортнае гаспадаркі за 1927-28—1931-32 г. г.» (№ 2), А. Гардзіна «Перспективы дзяржбюджэту ў прыбыткавай частцы на 1927-28—1931-32 г. г.» (№ 3), Б. Майміна «Перспективы разьвіцьця мясцовых бюджэту СССР» (№ 3), А. І. Таўбіна «Перспективы таваравароту на 1927-28—1931-32 г. г.» (№ 3), І. І. Віваградзкага «Аб таваравароце ў пяцігадовым перспэктывным пляне разьвіцьця народнае гаспадаркі» (№ 4) і В. Рышара «Да пабудовы перспэктывнага пляну разьвіцьця сьбіровае Саюзу» (№ 4).

Як відаць з гэтага нумару галіна пераліку артыкулаў, прысьвечаных перспэктывам часоных галіна гаспадаркі ў пяцігодцы, часопісі сапраўды зьяўляецца шырокай арэнай, на якой разгортваецца работа па плянаваньні гаспадаркі СССР.

Часопісі адвядзіць досьлед месяца і шычэньням бягучага гаспадарчага жыцьця. Тав. пытаньням капітальнае зьяўляецца два артыкулы Г. Я. Сакоўнікава «Пытаньні капітальнае» (№ 2) і «Аздараўленьне капітальнае» (№ 4).

Параўнаўча мала ўвагі ў вышэйшых нумарох часопісі азьвернута па агульна-тэарэтычныя артыкулы.

Адбудова менскага заводу „Дрэвапрацоўшчын“



Завод будзе абсталяван удасканаленымі дрэвапрацоўчымі машынамі. У рабочых наолах, праведзена вышчыная, трубнае оыстэмы, вентыляцыя, з механічнаю адцяжнаю ад варштатаў стружан і плавільня.

ШАХМАТЫ № 252 30. VI. 1928 г.

Пад рэдакцыяй Р. К. Шукевіча-Трацьцякова Міжнародны конкурс „Зьвязды“ Задача № 8 М. І. КА ЛАШНІКАВА. (Ахтырка, Харкаўскай акр.)



Б: Кр8, Фh1, Сf8, Кс3, нн: в3, с2, f2, е3 і g4 (9)
Ч: Крe5, Сg6, Кd8, шн: с6, d5, е6 і g6.
Мат у тры хады

М. І. КА ЛАШНІКАВА. (Ахтырка, Харкаўскай акругі)



Б: Крe5, Фg5, Кв1 і d4 шн: в2 і е7 (...6)
Ч: Крd4, Лa1 і h8, Сf8, Ка1 і h2 шн: a4, a6, е6, f7 і h5 (...11).
Мат у тры хады

4-ы ўсебеларускі шахматна-шахачны зьезд абялае быць надзвычайна цікавым і ўсебаковым. У дэкавае частцы зьезд будзе абгавораны дакладна: 1. Месца шахмат у сьстэме фізкультурынае выхаваньня. (т. Леў), 2. Псіхатэхнічны агляд шахматнай гульні (прафэсар Васілёўскі), 3. Іафармацыя выкал. бора ўсеабазнае шахм.-шах. сэкцыі, 4. Шахматна-шахачная праца ў Беларусі (справядзача перспэктывы — Шукевіч-Трацьцякоў), 5. Шахматы ў навучальных установах (даклад НК Асьветы), 6. Шахм.-шах. врані ў вёсцы (Шукевіч). У камандных турнірах, ёсьць падзея, будучы прадстаўлены ўсе акругі Беларусі.

Валікі шахматна-шахачны вбчар адбудзецца ў сьдзе „Прафінтэр“ 30-VI сэансы адначасовае гульні шахматна і шахачнае, конкурс разьвіцьця задач і эпізоў, маланка-хуткія турніры. Пераможцам выдаюцца ўзнагароды.

СКЛОКА НА БУДАЎНІЦТВЕ ФАБРЫКІ ЧЫРНО

дальше на востравах беспартийно. Вы-
ражена настоятельная просьба о пера-
двум гласности и открытости в принятии
решениях мер по разгортыванию
работ.

Звенья
аппарата Уста Наргаметра и
рабфюро на необходимость на-
вляющие коллективизации и мола-
ды на громадских работах. Акрифа-
бюро запрашивается забеспечить
нормальные организационные и куль-
турные обслуживания беспартийно-
ных, занятых на громадских работах.
Адаптасова ранее выдвинутой камі-
сії при ЦПСБ даручена зараз-жа
преступить да систематичной праці
на абслугоўванні беспартийно-ных,
занятых на работах у Менску.
Презыдум ЦПСБ пастанавіў
эварнуцца ў НК РСІ з просьбай су-

Згодна гэтага парадку, выбары
правадзяцца па ўсебеларускім зьезд-
дзе і канфэрэнцыях Па саюзах рабо-
чых наляроной прамысловасці, дру-
кароў, тэкстыльчыкаў, краўцоў,
воднікаў, транспартнікаў, народнай
сувязі, прац. мастацтва, налічваючых
менш 5,000 членаў, выбары делега-
таў правадзяцца на аб'яднанай
ўсебеларускай канфэрэнцыі.
Запрапанавана ўсім прафарганіза-
цыям пры правядзенні выбараў де-
легатаў забеспечыць у складзе
апошніх выстарчальнае прадстаўні-
тва рабочых і работніц непасрэдна з
вытворчасці.
Выбары на ўсесаюзны зьезд праф-
саюзаў павінны быць скончаны не
пазней 1-га сьнежня.

Сяляскі машыны: 580 плугоў, 380
звычайных барон, 806 хрыпакоў,
115 арфаў і г. д. Адрамантавава
ў саўгаскіх майстэрнях дармова
203 плугі і 104 бароны. Абменна
і прадава саўгасамі сьляжыству на-
сеньня: аўсу—992 цэнтэры, ячм-
ню—22 цэнт., канюшыны—27 цэнт.
і г. д.
Перааправавана саўгасамі сьляж-
скага молака з 1 студзеня да
1 чэрвеня бягучага году 94.400 літ-
раў. Пакрыта саўгаскімі вытвор-
цамі таксама сьляжскіх кабы-
477, кароў—1.583, сьвіней—263.
Прачытана сьляжам 340 лекцыяў
і інш.

Радые-перадача
1-га ліпеня—нядзеля
11-00—11-25—Медыцына і рэлігія.
11-25—11-40—Сьляжскі музычны
ранішнік.
11-40—12-10—Пастанова IV парт.
з'езду аб наапрацы.
12-10—1-00—Дзіцячы канцэрт.
7-00—7-30—«Чырвоная Зьмена» па
радыё з яўр. аддзел.
7-30—8-00—«Беларуская Вёска» па
радыё з польск. аддзел.
8-00—8-30—Радыемагнатар па радыё.
8-30—9-15—Сьляжскі канцэрт.
9-15—9-45—Паліглад кангрэсу
Камітэру.
9-45—11-00—Працяг канцэрту.

Задачны плагіатары на шашка і
шахка пачалі падсільваць у шахмат-
ны аддзел менскіх газет. Гэта: Ліўшын,
Трошкі, Камешнікі—з Менску, Пайкія—
з Воршы. Цэнтр ш.ш. сьвіжы вынесла
жорсткую вымову гэтым маладым
капістам, якія сьляжыліся на
першых кроках...
Становіцца шашкачча чэмпіянату
Менску: 1. Гардон—7—2, 2. Прэсман
+6—2, 3. Вахштейн—7—4, 4. Барман
+7—5, 5. Дворкін—5—5, 6. Эльц—4—4,
7. Юрчыч—3 з паз.—5 з паз., 8.
Я. Касперскі—3 з паз.—7 з паз., 9. Гар-
новіч—2 з паз.—5 з паз., 10. Ліхадзе-
ў—2—5, 11. Эдінгер—2—5 з паз.
За першы месяц змагаюцца ма-
стро: Гардон і Прэсман, якія паміж са-
бою пакуць што гулялі. Вельмі добра
ідзе тав. Барман, які даўно адшоў ад
сур'бнае гульні.

яная абследвала будаўніцтва фабры-
кі «Чырвоная Бярозіна».
Калегія канстатвала наўнасьць
онлокі паміж інжынерам фабрыкі, Чыр-
воная Бярозіна» т. Капанам і інжы-
нерам Белдзяржматроу.
ВСНГ запрапанавана ўжыць меры
па забеспячэнні нармальнай працы
тэхнічнага персаналу па будаўніцтве
фабрыкі.
Азначана таюама, што будаўніцтва
фабрыкі «Чырвоная Бярозіна» невы-
старчальна папулярна сярод шыр-
оных рабочых мао. Рабочыя фабрыкі
і будаўніцтва невыстарчальна ўцяга-
юцца праз вытворчую нараду да ўдзелу
ў будаўніцтве.
Калегія НК РСІ лічыць мэтазгодным
стварэнне на будаўніцтве фабрыкі ча-
сцовай кантрольнай камісіі.

Д. Е. Хмяльнічар. Да пытаньня
аб сусьветна-гаспадарчых сувязях
СССР» (№ 3), І. Г. Аляксандрава
«Вытворчае раёнаваньне і яго мэ-
тадалёгія» (пачатак у № 4) і В. І. Зе-
лінгера і А. Б. Гухмана «Да мэто-
дыкі пабудовы балансу выроднае
гаспадаркі» (пачатак у № 4). Асаб-
лівы практычны інтарэс прадстаў-
ляе апошні артыкул. Адносна нева-
лікая, так скажаць, удзельная вага
агульна-тэарэтычных артыкулаў,
відлачча, таумачыцца тым, што
ўмовы работы пляннах і гаспадар-
чых органаў у сучасны момант ро-
бляць асабліва актуальнымі канкрэт-
ныя пытаньні пядгадовага плянну,
акія займаюць, як мы ўжо згадылі,
вельмі віднае месца ў часопісі.

Тэатр і кіно

воскресенье 1 июля

Летний театр «ПРОФИНТЕРН»
для членов ПРОФСОЮЗОВ

воскресенье 1 июля

Единственный концерт исполнителя еврейских песен

З. Б. ШУЛЬМАН

Начало в 9 часов вечера.

Билеты в рабочей кассе ежедневно с 11 час. до 2 час. дня и с 4 до 6 час веч.

В день концерта — с 6 1/2 ч. в. в кассе театра «Профинтерн».

Да 1-га ліпеня застаўся толькі 1 дзень

Пасьпяшэцца падпісацца на 2-ое паўгодзьдзе

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—)

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . — 9 „ 75 к.

Газета „Зьвязда“ дае сваім падпісч. дадаткам

Канторай газеты „Зьвязда“

Часопісь „БЕЛАРУСІ“

за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Падпіска ПРЫМАЎЦА:

у МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“
— Савецкая, № 63, 3-ці паверх,
тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз.,
упоўнаважанымі галоўнай канто-
ры і разносчыкамі газет.

у ПРАВІНЦЫ: адзьяленымі выдавецтваў
„Правда“ і „Правда“, ад-
дзяленьямі Белдзяржвыдавоч-
тва, упоўнаважанымі галоўнай
канторы і ўсімі паштова-тэле-
графічнымі канторамі.

ПА СПРАВАХ
падпіскі
і абвестак
звоніце па тэлефону
7-81

ПРАДАЮЦЦА

старыя газеты,
новы зрыў
культура.

Зварачацца ў Галоўную
Кантору газ. „Зьвязда“,
Савецкая, 63.

Ня сьпыняючыся на зьмесце па-
асобных аддзелаў, мы лічым необход-
ным эварнуць увагу на вельмі ба-
гаты аддзел крытыкі і бібліяграфіі.
Часопісь рэагуе на важнейшыя
зьявы ў эканамічнай літаратуры і
дае грунтоўную крытыку паасобных
эканамічных выданьняў.
Рэзюмуючы, мы павінны сказаць
без рыўкі быць абвінавачаным ў
шаблёне і паўтарэнні існуючых
ужо водаўваў, што часопісь «Па-
новое Хозяйство» зьяўляецца ў літа-
ральным сэнсе несаменным ста-
роўнікам ня толькі кожнага паяма-
віка, але і любога эканамістага, гас-
падарніка і вучня.

Ш.

**Да ведама шахматыс-
тых**

Адкрыты запіс у дадатковы тур-
нір II катэгорыі, які пачнецца ў
чацьвер, 4 ліпеня у садзе „Праф-
інтэрн“ а 7-й гадз. увечары. Запі-
сацца можна ў ВСОББ (Рэвалю-
цыйная, 2, II паверх) да 3-га ліпеня
будуць дапушчаны ў вялікі кампа-
нат Менску.

Мендзярж- тэатр	Гастролі МУЗКАМЭДЫ (—) (Субота, 30 чэрвеня) „ЖРИЦА ОГНЯ“ Пачатак роўна ў 9 гадзін веч.—Билеты ад 2 р. 25 к. да 40 к. у рабочей кассе, для членаў прафсаюзаў са оніднай.
Кіно-тэатр „Культура“	Грандыёзны мастацкі фільм па рамане Фэрдынанда Дюшэна „ПРАКАЖЭННАЯ“ Пачатак а 8 гадзіне.
Кіно „Чырвоная Зорка“	3 аўторка, 26 чэрвеня нямецкі баявік „Жонка статс-сакратара“ у 8 частках. Пачатак а 7 гадз. 15 мін.
Кіно „ПРАЛЕ- ТАРЫ“	ПАТ І ПАТАШОН у замежнай камедыі „Кар'ера танцоркі“ Чарговае пастановіна ВАР'ЕТЭ.
Кіно „Інтэриа- цыяналь“	3 аўторка, 26 чэрвеня „Сынабар“ 3-я апошняя сэртыя. Пачатак а 7 гадзіне.

ПАЛІКЛІНІКА

—) хвароб зубоў, сквіці і поласьці роту (—)

Беларускага Чырвонага Крыжу

РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ ВУЛ. № 20, ТЭЛ. № 57.

Адкрыт платны вячэрні прыём:
зубныя хваробы (лячэньне, лёмбаваньне і г. д.), хірургія поласьці роту, пратэ-
заваньне (штучныя зубы, каронкі і г. д.)
Спэцыяльны рэнтгенаўскі габінэт.
Прыём усіх грамадзян. Прымаюць: ад 3-7—Я. С. НАПЭЛЬБАУМ, Ю. Н. МЯТ-
ЛІЦКІ і ад 5-7 (па зубной сівічнай хірургіі) І. М. СТАРОВІНСКІ.
Прыём у ранішняй паліклініцы Б.Д.У. і Бел. Чырв. Кр. а 10—2 (дармова)

Згубленыя і ўкрадзеныя
наступныя дакуманты лічыць
носапраўднымі:

Чл. біз. Кантара Х., выд. саюзам хар-
чавікоў. 2508
Намесн. біз. Кантара Х., выд. Менаіруг-
комам за № 512. 2509
Пашпарт Багарада А. Н., выд. Менмі-
ліцыяй. 2510
Пасведч. Багарада А. Н. аб стажы,
выд. саўгасам „Серп і Молат“. 2511
Пасведч.—біржай нумар Гольдберг
М. З., выд. Мен. біржай. 2512
Вуч.-вайск. біз. Файнгольда А. С., выд.
Менвааэнкаматам. 2513
Мэтрычн. вып. Эйдэльман М. Г., выд.
Мен. ЗАГС'ам. 2514
Чл. біз. Файнгольда А. С., выд. саюзам
Менсапрацы за № 37. 2515
Вуч.-колек. кв. Малыўна П. Ф., выд.
Азьярск. с.-с. 2516
Бірж. нумар за № 2874 Кантаровіча
А. П., выд. Мен. біржай праці. 2517
Вайск. білет Лімана Д. Я., выд. Мен-
вааэнкаматам. 2518

Вышывне гадзю, рш-
шэльке пр. **обучаю**
на цэнтральнай кожнай машыне.
Лавская-Набережная, дом № 4, кв. 4.
По вторникам, четвергам и суббо-
там от 5 до 6 ч. веч.

Паведамленьні

У панядзелак, 2-VII, а 7-й гадзіне
вечару ў памяшканьні дзіцячай ам-
буляторыі (Луначарскага, 5) адбу-
дзецца нарада па пытаньні: Ада-
раўляючая работа сярод рабочай
моладзі. Усе ячэйкі павінны пры-
слаць па адным прадстаўніку. Адка-
насьць за яўку ўспладаецца на сак-
ратара ячэйкі.
— У нядзелю 1-VII-28 г. юнсэк-
цыяй Дому Працасьветы наладжваецца
загарадная эскурсія-прагулка
Збор членаў юнсэкцыі, жадаючых
прыняць удзел у эскурсіі, роўна а
8 г. раніцы ў дварэ Дому Працась-
веты.
Бюро юнсэкцыі.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ,
КАЛЬКУЛЯЦИИ
И СТАТИСТИКИ

Продолжительность курса—8 МЕСЯЦЕВ.
Поступать на курсы можно в любой месяц года.
Привлекаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетнего.
Окончившим курсы выдаются СВИДЕТЕЛЬСТВА.
Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц
вносится в НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
Минск, Вескобанк, тел. счет № 682.
Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марш. С запро-
сами обращаться: Минск, Вескобанк, заочным курсам.

НА 12-га ЛІПЕНЯ г. г. у саўгасе „Цяцерына“, Ар-
шанскае акругі, Круглянскага раёну,
назначаюцца ТАРГІ
на здачу ў арэнду фруктовага саду
з поўным ураджаем на 5-ці гектарах і частковым ураджаем на
12-ці гектарах.

Сяляскі
рысаванца пшч.
проц. усё лічым рабочых у часе за-
бастовак змяняцца пшч. і трыоўкбрэка-
мі. На другім
А. Р.

даваеннае плошчы. На першы пот-
эдаецца, што у адрынах аўсу ўсе
добра даваеннае становіцца дацн-
та. Але перад вайно авёс даваў

одзе значна
гаспадарчае
дадаючы яго ад замежна-палі-
тычных камбінацый.

М. Б.